

Імёны

Ксенія ДАЊІЛОВІЧ:



# «ДЗЕЛЯ АЛІМПІЯДЫ СТАЛА ДЗЮДАІСТКАЙ»

Сапраўды, дзеля гэтай мэты дзяўчына, якая двойчы становілася чэмпіёнкай Еўропы і прызёрам маладзёжнага чэмпіянату свету па самба, перакваліфікавалася ў дзюдаісткі. Усё таму, што пакуль менавіта гэты від барацьбы ўваходзіць у алімпійскую праграму. Настолькі гучных поспехаў, як у самба, Ксенія ў дзюдо яшчэ не дасягнула, але, здаецца, яна ўжо на шляху да іх. На тэставым турніры да Еўрапейскіх гульняў 2019 года European Judo Open Даніловіч заваявала залатую ўзнагароду і перамагла саперніцу з Фінляндыі, якой раней заўсёды прайгравала. У сваім інтэрв'ю спартсменка расказала пра тое, ці даводзілася ёй прымяняць свае навыкі барацьбы па-за межамі трэніровачнай залы і на якія хітрасці ідуць саперніцы дзеля перамогі.

— Ксенія, раскажыце, як рыхтаваліся да шчаслівага для сябе турніру?

— Разам з трэнерам ставіліся да яго сур'ёзна, мы правялі добрыя падрыхтоўчыя зборы. Я не думала пра перамогу, хацела проста пазмагацца для сябе і высту-

піць як мага лепш. У фінале сустрэлася з фінкай (якую ўпершыню ўдалося перамагчы). З іншымі саперніцамі нават не была знаёмая, так што не ведала, на што яны здольныя.

— Гэта быў тэставы турнір перад Еўрапейскімі гульнямі, значыць, экзамен не толькі для спартсменаў, але і арганізатараў. Як усё прайшло?

— Арганізацыя была на высокім узроўні, я як спартсменка звярнула ўвагу на тыя моманты, якія важныя для нас. Зала была камфортная, паміж сустрэчамі, фіналамі і ўзнагароджаннем не даводзілася доўга чакаць, усё адбывалася вельмі дынамічна, гэта значыць, зручна для спартсменаў. Раней гэты турнір у Мінску заўсёды праходзіў у Палацы спорту, зараз ён адбыўся ў «Чыжоўка-Арэне», мне тут спадабалася больш. Акрамя таго, беларусы любяць дзюдо, таму ў нас заўсёды добрая падтрымка, шмат балельшчыкаў. Дарэчы, можа быць, і гэта дапамагло мне выйграць.

Наогул, выдатна, што Беларусь будзе прымаць Еўрапейскія гульні, праўда, гэта падвойная адказнасць для спартсменаў, бо трэба выступіць настолькі добра, каб парадаваць і глядачоў, і сябе, і трэнераў. У сваёй краіне выйграваць нашмат прыемней.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Проста аб складаным

## Ньютан, Капернік і хардкор

Чым здзіўлялі арганізатары Фестывалю навукі?



«Ніякіх мудрагелістых формул, занудных дзядзечкаў і сумных тлумачэнняў! Толькі навука, толькі Ньютан і толькі хардкор! Такое нельга прапусціць! Вас чакае хвацкі катэіль з музеяў навукі, майстар-класаў і навуковых шоу! Насычаная анімацыйная праграма і шмат сюрпрызаў. Шмат эксперыментаў, тлумачэнне складаных

рэчаў проста і цікавай мовай. Калі яшчэ вы зможце баспакарана капаць на тэрыторыі Батанічнага сада? Ды будзе з вамі Мікалай Капернік!» — вось так ярка і нестандартна заклікалі на Фестываль навукі ў Цэнтральны батанічны сад маладыя навукоўцы з Нацыянальнай акадэміі навук. Але такім смелым заявам трэба было адпавядаць. Сумненні, канешне, былі: а ці зможа зацікавіць навуковымі ўік-энд гараджан? Для беларускай сталіцы — гэта быў першы падобны вопыт. Аднак хлопцы і дзяўчаты з Савета маладых вучоных Нацыянальнай акадэміі навук рызыкнулі — і не прайгралі. Свята атрымалася на славу, а некаторых яго юных удзельнікаў бацькі ўвогуле не маглі «за вушы» выцягнуць з Батанічнага сада...

### РЫЗЫКОЎНЫ ПРАФЕСАР

— Вадкі азот — вельмі небяспечнае рэчыва, якое захоўваецца ў спецыяльных ёмістасцях. Яго тэмпература складае мінус 196 градусаў. За секунду ён можа ператварыць любы прадмет у лёд. Падніміце рукі тыя, хто глядзеў фільм «Тэрмінатар-2», дзе злога робата аблілі вадкім азотам, той за тры секунды ператварыўся ў лядзяш і рассыпаўся. Як думаеце, гэта праўда ці выдумка? — цікавіўся ў дзіцячай аўдыторыі аніматар музея навукі «Квантум» Дзмітрый ШКАЛЕНАК.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Клуб «Залатыя рукі»

## Калі з тэхнікай на «ТЫ»,

або Сто балаў за майстэрства

Гідраўліка, цыліндр з контргайкай, фарсунка — словы, зразумелыя далёка не кожнаму. А вось студэнт Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта Павел ХМЯЛЬНІЦКІ разбіраецца ў іх лёгка. У 16 гадоў ён самастойна сабраў квадрацыкл са старога матацыкла. А ў 18 стаў пераможцам рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства «WorldSkillsBelarus-2018» у кампетэнцыі



Машыны Павел адчувае з дзяцінства.

«эксплуатацыя сельскагаспадарчых машын». Павел умее кіраваць трактарам і грузавымі машынамі, можа адрэгуляваць газаразмеркавальны механізм рухавіка, навесіць плуг. А таксама любіць гадзінамі збіраць новае з металалому і расказвае пра гэта з непадзробным захапленнем.

— Тэхніка мяне цікавіла з самага дзяцінства, — кажа Павел, ураджэнец вёскі Грыва Смалявіцкага раёна. — Заўсёды любіў штосьці пакруціць, прымацаваць, сабраць. Гэта, мабыць, пайшло ад старэйшых. У мяне ж дзядулі і бацька — механізатары. А брат перамог у рэспубліканскім конкурсе аратых.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)